

■ ДЗЕВЯЦЬ СПОСАБАЙ З КАРЫСЦЮ ПАТРАЦІЦЬ МІЛЬЁН

Выставка стыпендыятаў Міністэрства культуры

АЛЕНА КАВАЛЕНКА

Пастанову Міністэрства культуры

«Аб прысудженні дзяржаўных стыпен-
дый дзеячам культуры і мастацтва,
творчай моладзі Рэспублікі Бела-
русь» прынялі яшчэ ў 2007 годзе, але
справаздачная выставка мастакоў-сты-
пендыятаў пры падтрымцы адпавед-
нага міністэрства, Беларускага саюза
мастакоў і Беларускага дзяржаўнага
універсітэта культуры і мастацтваў бы-
ла арганізавана сёлета ўпершыню.

У секцыях Саюза мастакоў штогод ідзе вельмі жорсткі, прынцыпавы адбор прэтэндэнтаў: спачатку кандыдатуры абмяркоўваюцца на бюро секцый — ад кожнай з іх звычайна адбіраюць творцу ўзростам да сарака гадоў і пасля сарака гадоў. Кандыдат павінен дакладна і ясна апісаць свой праект — сты-
пенды выдаюцца не проста па сукупнасці заслуг ці таму, што чалавек мае патрэбу ў грошах. Спаборнічаюць і перамагаюць ідэі і праекты (але пры гэтым улічваюцца і неабходнасць матэрыяльнай дапамогі ма-
ладым мастакам з рэгіёнам, і творчая актыўнасць кандыдатаў). Потым спіс прэтэндэнтаў адпраўля-
еца ў міністэрства, і там прадстаўнікі творчай эліты з розных сфер культуры абмяркоўваюць праекты.
Грошы мастакі атрымліва-
юць менавіта на іх рэаліза-
цию: моладзь — каля 120 тысяч беларускіх рублёў,
старэйшае пакаленне — каля 200 тысяч беларускіх рублёў штомесец на працягу года. Па заканчэнні гэтага тэрміну творца павінен прадставіць у мініс-
тэрства піс ьмовую справаздачу. Зразумела, мастаку больш цікава пакаць сябе «у натуры», чым пісаць паперкі.

«Геаграфія» стыпендыятаў 2010-
га года — Мазыр, Магілёў, Мінск.
Падчас міністэрскага абмерка-
вання пэўная перавага можа аддавацца творцам з рэгіёнаў (на-
прыклад, мінулы раз стыпендию атрымаў мастак з Іванава — Янка Раманоўскі), бо сталічны творца мае больш магчымасцей для рэалі-
зацыі — і матэрыяльнай, і творчай, ды і асяроддзе спрыяе.



Сяргей Аганau. Го-го. Бронза. 2009.



Сяргей Саркісаў. Плакат з серыі «Беларусь —
культура — спадчына». Лічбавы друк. 2010.



Галіна Конанава. Цвіценне.
З серыі «Сад Эдэма». Алей. 2010.

Ініцыятыву ў арганізацыі экспазіцыі дзеяція мастеркоў-пра-
раможцаў прайвіў Уладзі-
мір Кожух (на той час, у 2010-м — старшыня секцыі жывапісу БСМ). Спачатку ён прапанаваў пайдзель-
нічак Віктару Нямцову і Аляксею Іванову — яны з задавальненнем адгукну-
ліся. Потым «падцягнуліся»
астатнія. Уладзімір Уладзіміравіч
адмаліяецца ад ганаровага звання
куратора, ён, маўляў, «проста знайшоў
памяшканне і сабраў усіх разам», але,
нягледзячы на адсутнасць пільнага,
професійнага куратарскага вока, рэ-
жысюра экспазіцыі выглядала цікава
пераканаўча. Выставка вельмі добра
выбудавана: кожная зала нібы «раз-
маўляе» з гледачом, і нават не агле-
дзеўшы ўважліва работы, ужо можна
атрымаць пэўную ўражанні.
Экспазіцыю ў галерэі
«Універсітэт
культуры» адкрываў «жаночы зал»:
позірк перамішчаўся ад гарачых
чырвоных і белых палотнаў Галіны
Конанавай да празыстага і яркага

каляровага шкла Таццяны Малышавай. Гля-
дач, што скроўваўся ў левую залу, трапляў
у гістарычна-этнаграфічны закуток Віктара
Нямцова. Той, хто выбіраў правую залу, мог
«прастудзіць» мужчынскі квартэт жывапіса
Сяргея Давідовіча, графіка Юрыя Хілько, ску-
льптара Сяргея Аганава, дызайнера Сяргея
Саркісава і дуэт маладых мастеркоў-выпус-
кнікоў БДУКІМ Лізаветы Аўчыннікавай і
Аляксея Іванава

Проекты, якія абіралі для сябе творцы,
неабязважкова мусілі быць «прывязанымі» да
юбілейнай даты ці да аздаблення архітэк-
турнага помніка — мастеркі рэалізоўваліся ў
звычай манеры, распрацоўвалі ўласныя тэ-
мы, карысталіся сваімі творчымі набыткамі.


Віктар Нямцоў спалучыў этнаграфічнае і
гістарычнае даследаванне з жывапісам — у
выніку атрымаўся мастеркі праект «Млы-
ны Беларусі». Нямцоў працаў над ім ужо
дзесяць год, і толькі цяпер у яго з'явілася
магчымасць паказаць усе 15 работ свайго
жывапіснага цыкла, які перадае не толькі
архітэктурныя асаблівасці, але і эмацы-
янальна-каларыстычную вобразнасць,
характэрную для нацыянальнага пейзажа
ўвогуле і для рэгіянальнага ў прыватнасці.
Творца павандраваў па вёсках і мястечках
Міншчыны і Гродзеншчыны, замалёўваючы
ветракі-слупоўкі, ветракі-казлоўкі, ветра-

кі-«пальтракі», вадзяныя млыны і ветраныя млыны-«турбіны». По сваёй пластычнай выразнасці і вобразнасці млыны могуць стаяць у адным шрагу з архітэктурнай дамінантай цэрквай і касцёлай, якія размяшчаліся ў цэнтры паселішча на самым высокім і бачным месцы. З нечаканага боку раскрыўся наш край — гэта русальная Беларусь, у зялёных водах якой карагоды водзяць прывіды і здані, і таемныя цені ляжаць-варушацца на сцяменелых каменных сценах млыноў. Сонечныя і месячныя промні пранізаюць зімня ці летнія дні, праходзяць скрэзъ стагоддзі, сцякаюць па лопасцях ветракоў і адбіваюцца ад млынавых колаў.


Галіна Конанава паказала дзве серыі палотнаў, над якімі працавала апошнія гады: «Белы вальс» і «Сад Эдэма» «разыграны» на энергетычных акордах белага і чырвонага. Падчас шпацыру па экспазіцыі радыё надрывалася песнямі кшталту «Наталі» і «... гэта танга для цябе, Таццяні». Рускамоўныя ці то папса, ці то шансон нечакана ўдала і крыўдна спалучыліся з бела-чырвонымі творамі мастакі, якія мелі назуву «Аргенцінскае танга», «Белы вальс», «Мелодыя белай ночы», «Вальс чырвонай лілеі» і «Вальс белай лілеі», — падобныя прыгожыя паненкі ў пышных сукенках зябка стынцуць у мастацкіх салонах, выставішы на продаж свае голыя плечыкі ды каленкі.

Таццяна Малышава называе сваю творчасць «інтэлектуальным шклом». Мастак захапляеца не толькі абстрактнымі пошукамі, выявамі папараць-кветкі, ільдзінак і азёрай Беларусі. У тонкім і далікатным, крохкім матэрыяле яна распрацоўвае этым вайны і захаваніе набыткай гісторіі (дэкаратыўныя кампазіцыі «Мірскі замак учора і сёння», «Бацькоўская спадчына»). Яе бацька пайшоў на фронт, як толькі яму споўнілася вясімнаццаць. Бацькавы ўспаміны пра той час мастака і адлюстравала ў сваіх працах. Таццяна карыстаецца ўласнай аўтарскай тэхнікай: графічны малюнак, алоўкавая выява на хромавай ці нікелевай фользе, пры судакраненні з гарачым шклом захоўваецца і пакрываецца дробнымі пузыркамі. Творца не проста фіксуе з'явы наваколнага свету — яна стараецца прыкімчыць пастаяннае ў выпадковым выпадковасці ў пастаянным. Дзяталь у творах Таццяны Малышавай становіцца сівалам, калі кампазіцыя набывае рысы філософскага асэнсавання рэальнасці.


Найбольш дынамічнай выглядала зала, аддадзеная скульптуру, дызайнеру, жывапісцу і графіку. Сяргей Аганай шчыруе над тэмай дзяцінства і хлапчуковых забавак — ад радаснага «Го-го!», калі малыш падскоквае на бацькоўскім карку, да самастойных гульняў у «гістарычныя конікі», калі дзіцёнак засынае на драўлянай цацы, сці-



Юрый Хілько. Камароўская сажалкі. З серыі «Што бачыць вялікая птушка». Акрыл. 2010.



Віктар Нямцоў. Часовы ветраны млын. Алей. 2010.




Лізавета Аўчыннікава. Свята. Алей. 2011

нушы яе шыю рукамі, і бачыць сябе ў сне самым смелым ваяром на свеце («Сон воіна», «Арганаўты»),

Атачэннем для твораў Аганава сталі лірычныя работы Сяргея Давідовіча, прысвечаныя тэмэ духоўнага пошуку, фантастычнай здані Юрыя Хілько і дызайнерскія распрацоўкі Сяргея Саркісава. Графік з Мінска перамог у конкурсе на новы дизайн уваходнага белета Нацыянальнага мастацкага музея. Плакаты Сяргея Саркісава «Futurism 100» і «Аляксандр Родчанка» папалі ў шорт-ліст конкурсу «ADI DESIGN AWARDS», які праходзіў у Кітаі ў ліпені 2009 года. На экспазіцыі таксама былі прадстаўлены плакаты з серыі «Беларусь — культура — спадчына». Адзначым, што Саркісав — аўтар нядайна зацверджанага лагатыпа Саюза мастакоў.

Графік Юрый Хілько паказаў на выставе сваю новую серыю «Што бачыць вялікая птушка», прысвечаную асобым ландшафтам Беларусі, якія існуюць у Мядзельскім, Стубцоўскім і Дзятлаўскім раёнах. Непаўторнасць гэтых мясцін прадстаўлена для гледача з не зусім звыклай кропкі гледжання — з вышыні птушынага палёту. У такай сітуацыі мастацкая форма не супадае з элементарным візуальным усірманнем краявіду, але ад гэтага не губляеца прывабнасць і прыгажосць. «Калі падымяешся ў паветра на самалёце, вока праста не можа адараўца ад таго, што бачыш унізе: азёры, рачулкі, пушчы, палеткі... Ад захаплення замірае сэрца, і хочацца стаць птушкай. А можна

Таццяна Малышава.
Мірскі замак учора і сёння.
Дэкаратыўныя камплект.
Бясколернае шкло, фольга, налепы.
Майстар-выканануца
Андрэй Міхайлав.
2010.



гадзінамі стаяць на маствочку праз невялікую рачулку і назіраць, як плыні павольна калыша вадзяныя расліны, гуляе з каменьчыкамі, і сонечны праменя раптам асвяціць чародку маленькіх рыбак», — кажа мастак.

У работе «Іншы горад» Аляксей Іваноў увасобіў сваё бачанне беларускай сталіцы ва ўрбаністичным фармалістычным пейзажы. Спачатку мастак планаваў выставіць некалькі прац, але спыніўся на адным палатне, памерам ва ўсю вялікую сцену экспазіцыйнай залы — калі Аляксей убачыў памяшканне, то адразу гэту сцену і «аслупаваў». Творы Лізаветы Аўчыннікавай набываюць цікавае кантраснае гучанне ў параўнанні з работамі Іванова — геаметрыя гарадскога пейзажу падкрэслівае мяккія алейныя фарбы краявідаў вясенних, паркавых, палявых. Прыгожыя нацюрморты. Але на адной прыгажосці ўласнае мастакоўскае бачанне не выбудуеш — бачна, што маладая мастацка яшчэ знаходзіцца ў пошуках свайго творчага».